



НЕ КУПІЦЬ
ТАВАР
З ПАДМАНАМ

4

НАРАДЖЭННЕ ЭЛІТЫ:
УЛАДЗІМІР ПІЧЭТА

8



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

23

СТУДЗЕНЯ 2019 г.

СЕРАДА

№ 14 (28881)

Прырода як натхненне



Вядомы на Віцебшчыне мастак і рэзчык па дрэве Іван БУДЗІЧ калісьці стаяў каля вытокаў Лепельскай дзіцячай мастацкай школы. Сёлета гэтай, ужо вядомай, установе — трыццаць гадоў. А Іван Мікалаевіч па-ранейшаму далучае дзяцей да прыгожага, вучыць іх маляваць алоўкамі і пэндзлямі, асвойваць пластыку ў дрэве. А ў вольны час мастак сам любіць выразаць з дрэва скульптуры жывёл і птушак,

майстраваць пано, ствараць кампазіцыі — асабліва натхняе яго на творчасць прырода. Цяпер Іван Мікалаевіч у сваёй хатняй майстэрні заканчвае чарговы «прыродны» твор, дакладней цэлую серыю, якая ўпрыгожыць домікі для адпачынку мясцовага лягасца.

Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

ЦЫТАТА ДНЯ



Міхаіл РУСЫ,
намеснік прэм'ер-міністра:

«Сярэдні заробак у аграпрамысловым комплексе Беларусі сёлета павінен перавысіць Br700, але для гэтага неабходна нарошчваць прадукцыйнасць. У любой галіне кадравое пытанне — адно з асноўных. Самае галоўнае — стварыць людзям камфортныя ўмовы працы і жыцця, даць жыллё і належную зарплату. У цэлым па зарплате сёлета мы выйдзем за Br700, гэта ў сярэднім. Аднак ёсць яшчэ, на жаль, шэраг гаспадарак, напрыклад, у Віцебскай, Магілёўскай, Гомельскай абласцях, дзе ўзровень зароботнай платы ніжэйшы. Раізім адно — трэба вырабляць прадукцыю. Для фінансавага ж аздарулення праблемных прадпрыемстваў прымаюцца меры на заканадаўчым узроўні».



КОРАТКА

У Лос-Анджэлесе аб'явілі спіс намінантаў на прэмію «Оскар».



Белтэлерадыёкампанія пачынае прыём заявак для ўдзелу ў нацыянальным адборачным туры «Еўрабачання-2019».

Выстаўка гістарычнага абутку з музея Кавалера Вінчэнца Андольфі (Італія) адкрылася ў Віцебску.

У вёсцы Буйнавічы Лельчыцкага раёна сапёры дасталі са стога сена 100-кілаграмовую авіяцыйную бомбу.



ЛЁД СТАНЕ ГАРАЧЫМ

Сёння стартуе
адзін з найстарэйшых
турніраў Еўропы

111-ы чэмпіят Еўропы па фігурным катанні пачынаецца на «Мінск-Арэне» жаночымі выступленнямі адзіночак. На працягу двух дзён спартсмены праводзілі афіцыйныя трэніроўкі. Таксама ў панядзелак адбылася тэхнічная нарада менеджараў камандаў і медыцынскай камісіі.

СТАР. 3



Фота Ганны ЗАНКІВІЧ.

Свая справа

КАПІТАЛ З АГАРОДА

Жыхаркі Аршанскага раёна
сталі ўдзельніцамі
цікавага сацыяльнага праекта

Вёска з цяпліц, лабараторыя па вырошчванні раслін у прабірках, лекцыя па фінансавай адукаванасці, апрацоўка зямлі гектарамі, два ўраджаі за сезон... Гэта і шмат іншага ўбачылі ўдзельніцы сацыяльнага праекта «Прадпрымальнае землеўласніца» падчас экскурсій па аграсядзібах і асабістых падсобных гаспадарках Брэсцкай вобласці. На думку арганізатараў праекта, каб упэўніцца, што ў руплівых гаспадароў праца з агароднінай ператвараецца ў стабільны прыбытак, трэба пабачыць гэта на ўласныя вочы. Звяздоўцы таксама далучыліся да гэтага падарожжа.

ЛІЧЫЦЬ СВАЕ ГРОШЫ, А НЕ СУСЕДСКІЯ

Перш чым рушыць у палі ды агароды, адзін з арганізатараў праекта — Маладзёжная сацыяльная служба — зладзіў на базе свайго бізнес-інкубатора ў сталіцы трэнінг па фінансавай адукаванасці. Удзельніцы самі на прыкладзе бюджэту сярэднястатыстычнай вясковай сям'і з Аршанскага раёна падлічылі даходы і расходы і зразумелі, як можна захоўваць сродкі, не выкідваючы іх на вечер.

Разбіўшыся на групы па чатыры чалавекі, будучыя бізнес-лэдзі склалі бюджэт на год і даведаліся, з якіх сродкаў можна стварыць «падушку бяспекі», што падтрымае сям'ю ў непрадбачаных выпадках. А яшчэ трэба ўмець ставіць дасягальныя мэты на кароткі, сярэдні і доўгі тэрміны. І пры планаванні заўжды задаваць сабе пытанне «чаму?», каб высветліць, наколькі нам патрэбная тая мэта і што дасць яе рэалізацыя.

СТАР. 5

ISSN 1990 - 763X



9 771990 763008